



Аўтарытэтная пляцоўка для творчага пошуку

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам і гасцям XIII Беларускага міжнароднага медыяфоруму «Партнёрства ў імя будучыні: лічбавы парадокс дня для медыяпрасторы».

«За час свайго існавання форум стаў аўтарытэтнай пляцоўкай для дзелавых зносін прадстаўнікоў СМІ краін блізкага і далёкага замежжа. Гэтае мерапрыемства дае ўнікальную магчымасць абмяняцца прафесійным вопытам і натхняе на новыя ідэі», — гаворыцца ў прывітанні.

«Сучасная медыяпрастора не мае межаў, а лічбавыя тэхналогіі адкрылі шырокія магчымасці для творчасці і далі багаты выбар крыніц інфармацыі. Таму сёння журналісцкай супольнасці неабходна засяродзіць увагу на пытаннях выканання прафесійнай этыкі і нормаў маралі — такіх жа важных, як і свабоднае выказванне сваіх перакананняў», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў удзельнікам мерапрыемства плённай працы і поспехаў у пошуку цікавых рашэнняў, здольных зрабіць медыясферу яшчэ больш прывабнай, бяспечнай і карыснай людзям.



КОРАТКА

- Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей абмеркаваў двухбаковыя палітычныя кантакты на вышэйшым і высокім узроўнях з паслом Расіі ў Беларусі Міхаілам Бабічам на сустрэчы з нагоды ўручэння ім копія даверчых граматаў.

- У Косаўскім палацы ў студзені — жніўні гэтага года колькасць турыстаў павялічылася амаль у два разы ў параўнанні з аналагічным перыядам 2017-га.



- Цэны на кватэры ў Мінску ў жніўні дасягнулі максімуму з пачатку 2018 года.

- Стартвалі продажы білетных пакетаў на дамашнія матчы БАТЭ ў лізе Еўропы.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА


12 ВЕРАСНЯ 2018 г. СЕРАДА № 175 (28791)



ЛЯЦІМ НА МАРС?

4

«ХВАРОБА» АХОВЫ ЗДАРОЎЯ



Фота БелТА.

Карупцыя ў гэтай сферы закрунула амаль усю вертыкаль

Такое меркаванне выказаў кіраўнік дзяржавы на нарадзе аб праблемных пытаннях у сістэме аховы здароўя і кадравых назначэннях.

Беларускі лідар адзначыў, што ў медыцынскай сферы назапасіліся праблемы, якія неабходна вырашаць. Іх маштаб такі, што нельга абмежавацца новымі прызначэннямі. На жаль, пакуль надзеі кіраўніка дзяржавы на выпраўленне сітуацыі з назначэннем новага міністра не апраўдаліся.

«Усе, хто знаходзіцца ў гэтай зале, не выпадковымі ўдзельнікамі. Я палічыў неабходным асабіста запрасіць кіраўнікоў, хто па сваіх функцыянальных і службовых абавязках адказвае за самае дарагое, за багацце нашай краіны — жыццё і здароўе людзей, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Акрамя таго, ахова здароўя яшчэ і значная частка эканомікі. Там працуе больш нашых грамадзян, чым у сферах транспарту і сувязі разам узятых, — каля 270 тысяч чалавек. А доля аховы здароўя ў валавым унутраным прадукце (3,2%) не нашмат меншая, чым у будаўнічай галіны».

СТАР. 2

ГАНЧАРНАЕ БРАЦТВА



Браты Іван і Сяргей ШЭЛЕСТЫ з вёскі Гарадная Столінскага раёна ўсур'ёз узяліся за працяг спрадвечнага вясковага рамяства — ганчарства. Кожны з іх набыў сучасны ганчарны круг, і на бацькоўскім падворку, калі дазваляе надвор'е, яны разам робяць і традыцыйны посуд, і гліняныя сувеніры. Яшчэ школьнікамі Шэлесты навучыліся ў старых рамеснікаў ганчарнай справе, і цяпер іхнім рукам падуладна ўсё: замешваць гліну, выцягваць з яе розныя формы на крузе, абпальваць гатовы посуд.

Старэйшы Іван скончыў Пінскі індустрыяльны каледж, папрацаваў у аб'яднанні «Пінскдрэў», але вярнуўся ў родную вёску, стаў кіраўніком дзіцячага гуртка Цэнтра ганчарства. Сяргей працуе выкладчыкам фізкультуры ў каледжы машынабудавання, часта ўдзельнічае ў кірмашах майстроў і фестывалях, сёлета на «Славянскім базары» ў Віцебску на конкурсе ганчароў за свае работы атрымаў прызавое месца. Ён таксама падумвае заняцца толькі глінай.

А вось самы малодшы з братоў Максім (на фота ў цэнтры) яшчэ вучыцца ў школе. І ўсё-такі, калі старэйшыя збіраюцца разам, сядуюць за кругі, працуюць, Максім назірае за рухамі майстроў, сам спрабуе нешта рабіць і, вядома, дапамагае.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Карысная інфармацыя

У СЯМ'І СТУДЭНТ?

Пачаўся новы навучальны год, і тысячы маладых людзей запоўнілі студэнцкія аўдыторыі, рыхтуючыся грызці граніт навукі. Атрыманне вышэйшай адукацыі — гэта заўсёды немаленькія выдаткі, і многія сем'і зацягваюць тужэй паясы, каб вывучыць сваіх дзяцей, асабліва калі тыя не прайшлі «на бюджэт» і вырашылі атрымліваць адукацыю на платнай аснове. А якіх ільгот можна чакаць ад дзяржавы, калі ў сям'і ёсць студэнт?

Стыпендыі

Дзяржаўная сістэма стыпендыяльнага забеспячэння ўключае ў сябе навучальныя, сацыяльныя і спецыяльныя стыпендыі.

За высокія дасягненні ў вучобе, навуковай і грамадскай рабоце могуць прызначацца персанальныя стыпендыі савета ВНУ, імяныя, а таксама, пры асаблівых

поспехах, стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Студэнтам, аспірантам, навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі могуць устанавівацца надбаўкі за асаблівую поспехі ў вучобе, грамадскай і навуковай рабоце, а таксама аказвацца матэрыяльная дапамога са сродкаў стыпендыяльнага фонду.

СТАР. 11

Магчыма, вы маеце права на льготы...



ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!